

жнр 3210

СМЕРЦЬ НЯМЕЦКІМ АКУПАНТАМ

ПРАВЫТАЙ І ПЕРАДАЙ ДРУГОМУ

07  
267

№ 17  
(372)

# Соціалістична ПРАЦЯ

Орган Васілевіцкага Райкома КП(б)Б

Бібліотека  
АН БССР

Субота  
18  
верасня  
1943-го г.

## Страты нямецка-фашистскіх войск на совецко-германскім фронце за час з 5 ліпеня па 5 верасня

За 2 месяцы летніх баёў, з 5 ліпеня па 5 верасня г.г., наші войскі на ўсіх участках фронта знишчылі самалётамі праціўніка — 5729, танкаў — 8400, гармат — 5192, аутамашын больш 28000.

Страты ворага забітымі складаюць больш 420 000 салдат і афіцэраў. Усяго-ж у баёх за 2 месяцы выбыла са строю забітымі і раненымі не менш 1.500.000 нямецкіх салдат і афіцэраў.

За гэты-ж час нашы войскі захапілі: танкаў — 1041, гармат розных калібраў, у тым ліку самоходных — 2018, кулямётаў — 5382, аутамашын — 7853.

Узята ў палон — 38500 нямецкіх салдат і афіцэраў.

СОВІНФОРМБЮРО

## НА ФРАНТАХ АЙЧЫННЯЙ ВАЙНЫ

(Агляд з 9 па 15 верасня).

Пасля заняцця г. Канатопа нашы войскі 9 верасня, у выніку жорсткіх баёў, зламілі супраціўленне праціўніка і штурмам авалодалі горадам і вялікім чыгуначным вузлом Бахмац.

На Паўднеградскім напрамку нашы войскі ўзялі паспяховае наступленне, прасунуўшыся наперад, занялі звыш 300 нас. пунктаў, у тым ліку гор. Барвенкова, горад і чыгуначны вузел Чапліко, раёны цэнтры Харкаўскай обл. Петроўская, Аляксееўская; раёны цэнтры Даценятаўрскай обласці: Петрагаўльска, Межавая і інш., чыгунач. ст. Беляевка, Гаўрылаўка, Дубава.

У раёне на поўдзень і на паўднёвы захад ад гор. Сталіно (Даебас) нашы войскі працягвалі паспеховае развіваць наступленне, прасунуўшыся наперад, занялі звыш 510 нас. пунктаў, у тым ліку горад і чыгуначны вузел Валеваха, гор. Краснагораўка.

На поўдзень і на поўнач ад Бранска нашы войскі, перамагаючы ўпорнае супраціўленне праціўніка, прасунуліся наперад і занялі 180 нас. пунктаў, у тым ліку гор. Людзінава і 13 верасня ўнілаткую падышлі да гор. Бранска і занялі чыгуначныя вузлы Бранск 1-ы і Бранск 2-ы (на ўсходнім берагу ракі Дзясіны), гор. Дзядзьковіца.

На Рославіцкім напрамку на-

шы войскі працягвалі наступленне і занялі звыш 120 нас. пунктаў.

На Прылукскім напрамку нашы войскі працягвалі наступленне, прасунуліся наперад і занялі 440 нас. пунктаў, у тым ліку гор. Годзяч і Лохвіца, раёны цэнтр Палтаўскай обл. Сінча.

Нахы войскі, наступаючы ўздоўж пабірэжжа Азоўскага мора, зламалі ўпорнае супраціўленне праціўніка і 10 верасня азалодалі горадам і портам Марыупаль.

15 верасня на Кіеўскім напрамку нашы войскі, пасля 2-х дзённых жорсткіх баёў, азалодалі вялікім чыгуначным вузлом і горадам Нежын.

На Запарожскім і Міле-пальскім напрамках нашы войскі, развіваючы паспеховае наступленне, азалодалі горадам Гульян-Пола, раёны цэнтрам Даценятаўрскай обл. Пакроўская, раёны цэнтрам Запарожскай обл. і стацыйя Куйбышэва.

За 7 дзён, з 8 па 14 верасня, нашы войскі на ўсіх фронтаз падбілі і знялічылі 378 нямецкіх танкаў, у паветраных баёх і агнё і земнай артылерыі збіта 242 самаціты праціўніка.

Нахы войскі захапілі многа нямецкай тэхнікі і падвойных. На першадзе чыгуначнай лініі Столинск—Барвенковіца нашы войскі захапілі да 600 вагонаў, з іх 400 з вагном, засупеніем многа розных складаў.

## Умовы перамір'я з італій

Лондан. 12 верасня (ТАСС). Умовы перамір'я з Італій прадугледжваюць неадкладні спажынне ўсіх ваенных дзеяній італьянскімі ўзброенымі сіламі, капітуляцыю Корсікі і ўсіх тэрыторіяў Італіі—астразоў і мацерыкоў і перадачу іх у веданне саюзнікам для скарыстания ў якасці аператыўных баз і ў другіх мэтэх, перакіду італьянскага флота і авіяцыі, а таксама неадкладні адвод у Італію ўсіх італьянскіх ўзброеных сіл з любога раёна, у якім бы яны не знаходзіліся—іх адхілеціе ад узделу ў сучаснай вайне.

Саюзнікам гарантывуецца безперашкоднае скарыстанне ўсіх аэрадромаў і ваенна-марскіх картоў на італьянскай тэрыторыі.

Галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі саюзнікам стварае, згодна ўмоў перамір'я, ваенна-урадавую адміністрацыю ва ўсіх частках італьянскай тэрыторыі. Яму дзяцца ірава прыдактаваць спосабы разбрэчня і демалітарызацыі і прыняць любая дзеяніні, якія ён палічыць неабходнымі. Усе нахоннія і інтэрвіраннія грамадзяне аб'яднаніх нацый не могуць быць эвакуіраваны ў Германію.

У падпісаным странамі таксама ўмоў гаворыць, што аругі ўмовы падтрымігаюць, з ханмічнага і фінансавага парадку, якім Італія падала пажадаваніе, будуть пераданы пазней.

## Іран аб'явіў вайну Германіі

Агентства Рейтер перадае, што Іран аб'язаў сінчу Германії.

АНТЫГЕРМАЧСКІЯ ДЭМАНСТРАЦІІ Ў БУХАРЭСЦЕ

І БУДАТЕШЦЕ

Швейцарская газета „Нозадыгліфт Алеманія“ пасемаўляе, што адразу-х пасля капітуляцыі Італіі ў Бухарэсце і Бухарэшце з'яўліся антыгерманскія демонстранты.

## Клопаты большевіцкай партыі і Савецкага Урада аб грамадзянах вызваленых раёнаў

Наша большевіцкая партыя і Савецкі Урад праяўляюць вялікія клопаты аб грамадзянах, вызваленых ад нямецкага гнёту.

Згодна настановы Соўнаркома Саюза ССР і ЦК ВКП(б) „Аб неадкладных мерах па аднаўленню гаспадаркі ў раёнах, вызваленых ад нямецкай акупацыі” тылавыя обласці нашай краіны зварачваюць калгасам вызваленых раёнаў усю эвакуіраваную раней жывёлу, у верасні і кастрычніку 1943 г. завозіцца 500.000 галоў хатнай племпушкі, з дзяржаўных рэсурсаў адпускаецца 50.000 тон зярна для насева азімых культур, аднаўляюцца ўсе МТС і майстэрні, зварачваюцца эвакуіраваныя трактары, сельгас-

дашны і інш. Будзе праведзена шырокое жыллёвае будаўніцтва для калгаснікаў, рабочых і служачых з прадстаўленнем ім грошовых кредитоў, будматэрыялаў і г. д. Адначасова будуть пабудаваны ўсе разбураныя вайзалы, чыгуначныя памяшканні і шляхі.

Для дзяцей воінаў Чырвонай Арміі і партызан Айчынай вайны, а таксама для дзяцей—сірат, бацькі якіх загінулі ад рук нямецкіх акупантаў, ужо ў гэтым годзе адкрываюцца сувораўскія ваенныя вучылішчы, спецыяльныя дзіцячыя дамы і дзіцячыя прыёмнікі—размеркавальнікі. У гэтых установах дзеці будуць на поўным дзяржаўным забесцячэнні.

### Адказ сялян

З вялікай актыўнасцю праходзяць сходы ў вёсках нашага раёна па аўмеркаванию настановы Соўнаркома Саюза ССР і ЦК ВКП(б) „Аб неадкладных мерах па аднаўленню гаспадаркі ў раёнах, вызваленых ад нямецкай акупацыі”.

На вялікім палітічным узывіме праўшоў сход у вёсцы Х. Пасля праслушання настановы і зводкі інформбюро слова папрасіў селянін Нікалан Г.

— Наша большевіцкая партыя і Савецкі Урад,— гаворыць ён,— праяўляюць вялікія клопаты аб грамадзянах нашай краіны. Калгасы і грамадзяне вызваленых раёнаў атрымліваюць вялікую дапамогу ад дзяржавы. Зноў наш народ, які вызваліла наша доблесная Чырвоная Армія ад нямецкіх захопнікаў, будзе жыць шчасліва і радасна. Мы будзем дапамагаць партызанам усім, чым толькі можам, каб і нам найхутчэй вызваліцца ад нямецкага палону.

— Мы не пашкадуем ні сваіх сіл, ні жыцця,— заявіў дзед

### ПАШКОДЗІЛ ЦЯГНІК

Баяўымі сірамі атказаюць партызаны атрада імені Панамарэнка па зварот воінаў-беларусаў.

Разам з падрыўной групай на чыгунику выйшлі бранебой-

Ігнат Г.,— каб толькі найхутчэй вызваліцца ад гітлеравскіх бандытаў. Я пражыў больш як 65 год, але не чуў такіх здзекаў над народам, якія чыняць гітлеравцы. Слава нашай Чырвонай Арміі, якое вызваліе нас ад паганых чужыцаў.

Да стала палышла Надзяя Г. і сказала: „Мой муж б'е немцаў на фронце, а я тут буду дапамагаць нашым партызанам б'язь ворага з тылу, каб і нашу зямлю хутчэй вызваліць ад людаслаў-немцаў. Я прананую дапамагчы нашым хлонцам возвращай. Я першай здаю бялле артызанам”.

Прапанову Надзіі надтрымалі ўсе прысутнічаўшыя на сходзе сяляне.

Словы ўсіх выступаўшых сялян гучэй і бліжэйшай аднасцю да сябе Радзімы, да прафсаюза і пакаводства таварыша СТАЛІНА.

На настанову партыі і Урада сяляне адказаюць конкретнай дапамогай партызанам.

Партызан-агітатор Адам Н.

шчыкі Іван П. і Міхаіл Т. Некалікі меткімі выстрэамі бранебойшчыкі вывелі са строю цягнік, які рухаўся па чыгуницах.

Ш. С.

### НЕ СПАЖЫВАЦЬ НЕМЦАМ НАШ ХЛЕБ

Немецкія палацы апустошылі наш край. Многа вёскі нашага раёна гітлеравцы спалілі, нашу моладзь угналі на катаргу ў Германію.

Зараз німецкія зяяры перад сваёю пагублюючай кідаюцца на самыя адчайныя спробы—яны імкнуцца забраць да апошняга зярна хлеб, каб пастаўіць нас пад пагрозу галоднай смерці. Не ўдаца гэта зрабіць гітлеравскім людаедам! Наша доблесная Чырвоная Армія, у якой служаць і нашы сыны і браты, інносіць сакрушальная ўдары ворагу. Мы, сяляне вёскі В., у сваю чаргу, аднаўшна рашылі: хутчэй закончыць маладзьбу і надзеіна захаваць хлеб. Паганым гітлеравцам іх нож у горла, а не хлеба. Усе сяляне нашай вёскі добровольчы здаюць частку збожжа нашым абаронцам—партызанам.

Поспехі Чырвонай Арміі радуюць нас. Каб дастойна сустраць чырвонае воінаў, мы рашылі хутчэй закончыць слубу азімых. Для гэтай мэты арганізація дзейную дапамогу чырвонаармейскім і партызанскамі сем'ямі.

Сяляне: Сяргей П.,  
Павел В., Нікалаі М.,  
Сцяпан К., Раман К.,  
Сцяпан М.

### Налёт дзікай зграі

На дніх у нашу вёску ўварвалася адзічэлая зграя немцаў і паліцэйскіх. Як шалёныя сабакі напалі яны на людзей і на нашы спажыткі. Чатыры чалавекі, якія не паспелі ўцячы, гітлеравцы забралі з сабою на здзекі, захапілі ў сялян 6 кароў. Немцы і іх паслугачы паліцэйскія загадалі падрыхтаваць ім хлеб. Усе сяляне адмовіліся сабіраць хлеб гітлеравцам. Мае аднавісковыя рашылі хаваць хлеб, частку здаваць партызанам, жывёлу ўгніць у лясы.

— Вілы ў бок, а не хлеба немцам, — заяўіў сялянін.

Д. Б.— селянін вёскі З.

РЭДКАЛЕГІЯ.